

Усім атрадам „Лёгкай кавалеры” і юніяскрам
„Чырвонай Зъмены”

Згодна пастановы сілоснага штабу пры ЦК Усे�лкомі і НКЗ СССР з 25-га ліпеня абвешчаны «усесаюны сілосны тыдзень», які працягненца да 5-га жніўня.

Рэдакцыя зварочваеца да вас як найхутчэй даслаць інформацыі па наступным пытаныям. Колькі намечана пабудаваць сілосных ям, траншэй і бакштаў у вашай акрузе, рабоце, сельсавецце колгасе.

Ці даведзены пляны сілосавання і літаратура па сілоснаму будаўніцтву да савгасаў, колгасаў і асобных паселіщ? Колькі вык. пана і пабудавана наогул і сіламі комсамольцаў сілосных ям і траншэй і на склады тон, якія маюцца перашкоды ў правядзеніі гэтага важнейшага мерапрыемства?

Рэдакцыя газеты „Чырвоная Зъмена”.

Напярэдадні 1-га жніўня

Тысячи рабочых выкінуты на вуліцу

Тысячи рабочых гіне ад капіталістычнай рацыяналізацыі

БЭРЛІН, 24. За апошнія часы катасрофы ва немецкіх каменавугольных шахтах сталі часты звышчай. У мінулым годзе адбылася катасрофа на шахце ў Вальденбурзе, якая канчатка жыцця 33 гарнікам. Толькі ў адной Прускай вугальнай прамысловасці за год адбыліся 23 катасрофы і пышчанская выпадка з шматлікімі ахвярамі.

За апошнія годы ў немецкай вугольнай прамыловасці загінула 2. 320 гарнікоў. На кожны дзень падае 4 пышчанская выпадка з сымротным канцом. Вось вывікі драпежніцкай капіталістычнай рацыяналізацыі праводамай вугольным баронамі.

У выніку сусветнага эканомічнага крызісу і капіталістычнай рацыяналізацыі з усім мадаю абрушваюцца масавыя эвалюнены і скарачаны рабочага тыду. У адным 1930 годзе звольнена ў Рурскай паводзьці 37.000, у Верхній Сілезіі — каля 12.000, у Підніжній Сілезіі — каля 2.000 і ў Саксоніі — каля 3.000 немецкіх горнабоць.

ПРАГА, 24. У Чехо-Славакіі працягае расці бесправаў. Прадстаўнікі звольнені 1300 рабочых падпіты на прадпрыемствах Пражскага муніципалітэту. Асабліва пагражжаючы размеры прымае бесправаў ў Славакіі, дзе застанаўлівае і скарачае работу шэраг лесапільных заводу. Акрамя таго звольненца рабочыя і служчыя чыгункі, рабочыя прыстані і інш. Органы міністэрства працы ракамандуюць квалифікованым рабочым наступаць у якасці чорнарабочых на дарожныя работы.

Маніфесты ў берлінскім парку Люстгарден у дзень 1-га жніўня заборонены ўсім, акрамя с-дз-мократаў.



— Праходзьце съмлій, — він не падаронкі.

Цы заводу на толькі на выканала сваіх забавіцельстваў, на падставе якіх была спынена забастоўка, але зноў звыніла заработную плату. У Бокушы звольнена каля 600 тэхсглышчыкаў, у Галаце працягваеца забастоўка докераў, у Брайле пашыраеца конфлікт партовых рабочых.

Бурная дэмонстрацыя піонэраў і рабочых у Бэрліне

БЭРЛІН, 23. З прычыны міжнароднага зльёту юных піонэраў у Бэрліне адбыліся 12 прывітальных мітынгаў, на якіх прысутнічала шмат тысяч піонэраў і рабочых, пры ўдзеле атрадаў забороненай амты — фашысцкай маладой гвардыі. Чырвонага юнг-фронту і салозу Чырвоных Франтаў. На мітынгах раздаваліся рэзкія прызны сілоснага штабу прызны сілоснага штабу забараненай ўезды ў Нямеччыну савецкай піонэрскай організацыі. Выступаўшы піонэры ў тым ліку і дзеци ад 8 да 12 год, пад шумныя аплодысменты сабраўшыхся кляліся разам з рабочай моладзью змагацца за дыктатуру пролетарыату.



Продаж піячут у Інды

ДІНДАН. Згодна паведамленію Ройтера, міністэр па справах Інды заніў у палаце віцэ-кансулі, што працяг даўшася да гэтага часу існуе ў Кача, Катыавары, Гуджэрце і Марвары. Дзіўчыны прадаюць пасрэднікам на комісійных пачатках быццам-бы для шлюбу, а ў сапраўднасці-ж гэта — захаваная форма піввойніцтва.

Я. Баранав.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЕТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месяц	:	:	30 кап.
3 месяцы	:	:	90
6 месяцаў	:	:	1 р. 80
1 год	:	:	3 р. 30

АДРАС РЭДАЦЫІ:

Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефон: рэдактара — 7-25,
секрэтаря — 12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:

Комсамольская 25, тэлефон: № 903.

ГОД ВЫДАННЯ X.

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ, ЗЛУЧАЙСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЪМЕНА

№ 171 (1138)

НЯДЗЕЛЯ, 27-га ліпеня 1930 г.

1-га жніўня — дзень баявой праўеркі

Капіталістычны съвет краінца ў мухах развалу. Усіверны эканомічны крызіс забвастрае супаречасці як унутры капіталістычных краін, так і паміж капіталістычнымі краінамі. У той-же час сусветны эканомічны крызіс забвастрае супаречасці ўсіх краінцаў СССР і капіталістычных съветам. Кожны дзень паспяховага выканання нашай піцігдкі пашырае сілосніць як паміж працай і капіталам у буржуазных, колёвільных і поўколёвільных краінах, так і паміж краінамі будуючага соцыйлізму і капіталізму астатніх піціштых частках съвету.

Абставіны для паспяховага правядзенія 1 жніўня ѹклююць мобілізацыю на барацьбу з капіталістичнымі ладамі на гэтым годзе выключна спрыяльчы.

На падставе гэтых супаречасці, якія зараз у жорсткую барацьбу з капіталістичнымі ладамі на гэтым годзе выключна спрыяльчы, паспяховага правядзенія 1 жніўня — дзень баявой праўеркі. Усе растучыя супаречасці капіталістычнага ладу, якія пераходзяць ужо зараз у жорсткую барацьбу з капіталістичнымі краінамі, будзе вадзіць самыя асновы капіталістычнага ладу. Адсюль — думка капіталістичных становіщца ўсе гэтыя супаречасці за лік СССР.

Магі рыхтуючайся супроць нас імперыялістычнай арміі — 1. рабурыць манаполію замежнага паспеху, сарваць індустрыялізацыю і ператварыць паспех у колёвільны прыдатак да імперыялістичнага краіна. Гэта дало-б імперыялістам выхад на астатніх піціштых час, з крызісу, выкліканага перавытворчысцю таварамі і 2. зыўшчыці дыктатуру праўядзенія 1 жніўня — дзень баявой праўеркі.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху. У гэтых астатніх піціштых краінах, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху. У гэтых астатніх піціштых краінах, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху. У гэтых астатніх піціштых краінах, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

На падставе гэтых супаречасці, якія пераходзяць у капіталістычных краінах, удалася выраціць паспеху.

ЦЫРКУЛЯРАМІ ЖЫВЁЛУ НЕ НАКОРМІШ

Бюрократы, циркулярные адміністрації—губя ў жывую справу сілосавання

Сілосны тýдзень павінен з'явіцца рашчай атакай комсамолу за выкананье плянаў сілосавання

Ударны тýдзень

Ішчэ ў маі месяцы мы пісалі сілосавання менш 25-30 проц.

тым, што справа сілосавання

БССР знаходзіцца над поўнай

бюрократычнай архой.

Наркомам БССР—пісала на

урбуючай газета—амест баявой мобіліза-

чакту іх сваіх

к разам з іхнім на выкананье

для сілоснага будаўніцтва. Тады

чынам процант выкананья сілос-

нага будаўніцтва па БССР складае 0,4

(вызначаных НКЗ ССР) да

2-га мільёну.

Акруговыя і раённыя организа-

ці на сваю чаргу таксама скароч-

чынам заданні Наркомому БССР і

акругам БССР.

Праадзімы з дзесяцідзесяткі

на сілосаванню павінен з'явіцца ра-

шаючым па выкананью тых

абавязкаў, якія комсамол Са-

вецкага Саюзу і ў тым ліку

БССР узяў на сібе перад пар-

тый і ўрадам.

За кожную нявыкананую яму, за

кожную не засіласаваную тону

павінны несьці адказнасць

комсамольскія ячейкі, раённыя

і акруговыя камітэты, інакш

нельга ставіць пытанье.

Заставіўся 8 дні павінны пе-

ратаўшыца ў Усебеларускі суб-

ботнік, комсамолу па будаў-

ніцтву сілосных ям і траншэй,

а таксама запаўненіх іх сілоснай

масай.

Толькі гэтым днём бяць паві-

нину было быць паві-

нину 54

на месцы 50 проц. усіх ям,

300

ашылі

ніцтва

асці ад-

бюро

организаціі

і сілосных

бакштаў і за-

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

Прагульшчык, рвач, ілжэударнік—наши ворагі

Промфінплан павілен быць і будзе выканан. — Патрэбна па-балшавіцу праца-ваць у рабочых масах. — Даць варштату промфінпл. н.

Рашуч: біць па рвачо, ілжаударніках і прагульшчынках

Прагульшчыкі гультаі пад крылом адміністрацыі

Шмат ужо пісалася ў друку і ў прыватнасці ў "Чырвонай Змене" аб недавыкананы промфінплану на фабрыцы "Пролетарская Перамога" (Н.-Барысаў), але гэтыя сігналы друку аб прарывах у недавыкананы промфінплану на зявіліся для партыйнага комсамольскага і гаспадарчага краініцтва фактарам неабходнай мобілізацыі рабочых мас на барацьбу за выкананне промфінплану.

Іныя прымалі мер да організацыі рабочых мас на звышчэнне перашкод, зрывачох паспяхтоўку працу па выкананню промфінплану.

Вось факты зрывачох працу фабрыкі па выкананью плянаў з якімі не вядзенца належнай барацьбы, аў іх гаварылі самі рабочы на цехавых сходах.

На фабрыцы вялікая колькасць упоўнімленых рабочых, якія зліліся ў выхадцамі в кустарных праціврэчыцтве і сельскай гаспадаркі. Іны зусім не зацікаўлены ў падчыненні вытворчасці працы. Меншца шэрштака, калі работнікі адмаўляюцца ад працы па двух варштатах у той час калі гэта можчыма і неабходна. Напрыклад, работнікі адміністрацыі над

чуть працаўцаў на двух варштатах, а жыцьцё паказала, што нават можчыма працаўца на чатырох.

Другі факт,—гэта выкарыстанне выхадных дзён у суязе з пераходам фабрыкі на бесперапынку, стварыла такое становішча, што асобныя рабочыя бяруць выхадныя дні па свайму жаданню, ад чаго бывае, што ў адніх днів усе рабочыя з'яўляюцца на працу, а другія дні не з'яўляюцца вялікай колькасцю і адміністрацыі прыходзіцца з'яўляцца на кватэрам на працу. Маецца па Ф-кі шэрштак прагульшчыка і гультаі адміністрацыі на прымае ніякіх заходаў супротив прагульшчыка, гультаістства, што выкарыстоўваюць адсталыя колы уноў улішчылі рабочых разважаючы: "Усё роўна не зволіць з працы, бо не хапае рабочых рук".

Нельга прайсці і міма безадказнай працы разылковага стола Ф-кі, дзяляючы галаваціству якога за чэрвень месяц было не занесена ў ведамасць выплаты пэнсіі 200 чал., што выклікала абурэнне сярод рабочых.

Аб усіх гэтых ганебных фактах на цехавых сходах старыя рабочыя балюча гаварылі, пранануючы прымаць самыя рашучыя заходы над

тымі, хто зрываете працоўную дыспыліну і выкананье промфінплану, а таксама і да адміністрацыі-технічнага персаналу, які на прымае заходаў да аздараўлення працы на фабрыцы.

Цікава запытана, што ж рабочыя комсамольскія колектывы для таго, каб з'янішчыць гэтыя факты і што зроблены колектывам у справе організацыі вытворча-выхадчай працы сарод моладзі толькі што прышоўшай на прадпрыемства з саматужнай працымовасцю і вёскі. Треба ажадаць адно—што з боку комсамольскага колектыву не прынята ніякіх заходаў, комсамольскія ячэйкі бязьдзейнічаюць, а колектывы на кіруе іх працай, комсамольцы не праводзяць вікай працы па ўцігненню моладзі ва ўдарныя брыгады і соцістычнае спаборніцтва.

Зараз—на фабрыку прыехала дэлігансія становішча працы брыгада ВСНГБ, патрэбна, каб усе рабочыя і ў першую чаргу партыйна-комсамольскія ячэйкі дапамаглі гэтым кімсі выкрыць усе хваробныя зъянішчы, перашкаджаючы ў працы фабрыцы з тым, каб вакол гэтых фактаў мобілізацца увагу рабочых.

С. Федаровіч.

Мобілізуючы энтузіазм рабочых мас—ліквідуючы праравы

Шчотачную фабрыку ўзяць на "грамадзіні бунсір".

На шэрштаку прадпрыемства Віцебску, злікуючы разгортванню шырокай масавай працы сарод рабочых і давядзення промфінплану да варштату і паасобнага рабочага, зроблен пералом у выкананні промфінплану.

Так, напрыклад, на Ф-цы «Дзельніца» калі ў маі месцы промфінплан быў выканан толькі на 96 проц., дык пасля таго, каб вакол недавыкананы промфінплану партыйнай организацыі была праведна праца, быў даведзен промфінплан да кожнага варштату і па ўсіх цехах і аддзяленнях вывешаны дошкі з кастрольнымі лічбамі. І-ая дэкада чэрвеня месяца дала выкананье промфінплану на 102,15 проц., а другая дэкада чэрвеня—101,6 проц.

На заводе Медпрам I промфінплан выканан на 104 проц., завод з посыпкам праце над выкананнем заказаў абутковай фабрыкі "Лекерта" і Хлебазаводу аб арэве выкананні якіх у свой час пісалася газета "Віцебскі Пролетары". На

заводе організаваны 12 ударных брыгад, якія даюць добрыя выворы працы.

Адміністрацыя-технічны персанал за апошнія часы лепш адносіцца да працапоўніц рабочых, у выніку з унесеных 40 працапоў на палепшанню працы на вытворчасці, 30 ужо прыніта для ажыццяўленія.

Побач з гэтым патрэбна адзначыць, што маюцца асобныя прадпрыемствы, якія яшчэ і да апошніх часу на прынязілі ніякіх заходаў да з'янішчэння малючых праўываў недавыкананы промфінплану, дзе не праведзена ніякай масавай працы сарод рабочых, такім прыкладам можа з'яўліцца шчотачная фабрыка. Вось факты:

Промфінплан па быў сваечасова даведзен да цехоў і варштатаў, па вывешані кантрольных лічбаў па цехах, рабочыя ня ведалі паказы-

каў выкананья промфінплану. У выніку промфінплан па фабрыцы недавыканан. Ни выканана заданіне і па з'янішчэнню сабекошту ў гэтае паўгодзідзе у той час, як за першое паўгодзідзе на фабрыцы было павышэнне сабекошту на 2,37 проц.

Сарод асобных груп рабочых фабрыкі ў тым ліку асобных ударнікаў натыкаюцца рваціві адносіны да вытворчасці. Маецца шмат ілжэ-ударнікаў з якімі пі адміністрацыі-технічнага персаналу, пі партыйнага, комсамольскага організації не вядуць барацьбы, не працівіцаца на падстолі політыка-выхадчай працы сарод ударных брыгад і рабочых. Нават пытанье аб адінаначальці не працівіцца сарод рабочых фабрыкі.

Патрэбна шчотачную фабрыку ўзяць на "грамадзіні бунсір".

ШАХМАТЫ і ШАШКИ

Менскія шахматна-шашачныя спаборніцтвы

Шахматна-шашачныя чэмпіянаты ЦСПСБ організуе шахматна-шашачныя спаборніцтва профсаюзаў. Спаборніцтва будзе праходзіць па групах, разымеркоўных згодна монітасці гульняў. Усё ўдзельнікі турніра будзут ігракамі. Лепшым ігракам будзут выдаць прызы. Усё шахматысты і шашысты жадаючы прыняць удзел на вінісенія з'ясіцца ў Культ. Сэкторы ЦСПСБ (Дом працы, Ц-гі паверх, тэл. 4-71) у тац. Мазэля 28-га, 30-га ліпеня і 3 жніўня аз 11 да 2-х гадз., дні 1 і 2-ші за 8-мі гадз. увечары. Запіс правозіцца таксама ў шахматна-шашачнай бізнес-салу "Профітэн" да 3 жніўня ўключна. Спаборніцтва начнічаць 5-га жніўня.

Пленум Усесаюзнага шахматна-шашачнага сэктору

У Маскве адбыўся 1-ы Пленум Усесаюзнага Шахматна-Шашачнага сэктору ВСФК пры ЦВК СССР. Пленум зачывердзіў Шахматную Піцціголку. Згодна гэтым яшчеды ў 1932—33-ім годзе ў Шахматна-шашачнай працы павінны быць ахоплены 4 мільёна чалавек, галоўным чынам рабочых і калгаснікі.

Пленум адзначыў, што шахматна-шашачная праца яшчэ недастаткова звязана з агульна-паміжнымі жыцьцем, што шахматна-шашачныя турніры

яшчэ цалкам не павярнуліся "тварам да вытворчасці". Адзначана што шэрштак Распублікі і аруга яшчэ да гэтага часу не разыгрываюць структуру шахматна-шашачных воргануў: працующы замест сэктару пры Саветах Фізкультуры-Сэксці.

Гэзба адзначыў, што і ВСФК пі разбудоўвае структуру ш.-ш. воргануў па спалученіем.

На пленуме прысутнічалі ад Беларусі т. Мазэль і Нікін.

Усесаюзны матч—турнір

У Кастрычніку г. г. у Маскве адбыўся Шахматны Матч—пашыршынныя гульнякі СССР. Прымушчыць удзел Грэсмайстэр—Веряйскі—Масква, Багатырчук—Кіев, малады шахматыстычнік Ленінград—Бацькіні і пераможнік турніру майстру г. Масквы, які яшчэ не скончыўся.

У верасні ў Тифлісе адбудзенца турнір Майстру БССР УССР ЗСФСР. Праможнік гэтага турніру таксама пры ўдзеле ў Усесаюзны матч-турніру.

Міжрэспубліканскі турнір і перапісцы

У Міжрэспубліканскім турніру па перапісцы, які зараз адбываецца паміж БССР УССР і РСФСР скончыўся першым партыя. Малады Менскі шахматыстычнік Касцяпэрскі В. выграў у Маскоўскага шахматистага—Плотніка. Партыя гулялася ўсяго 2 месцы. Гэта адно з самых карацейшых (на гульняму часу) партый, якія калі-небудзь скончыліся па перапісцы.

Рэалізацыю пазыкі на рэйкі соцспаборніцтва

Пльяхова праходзіць падпіска на пазыкі "Пяцігодка—у чатыры гады" па шэршту з водаў і Фа рык Беларусі

На Гомельскім машына-будаўнічым заводзе "Пролетары" з 1026 рабочых ужо на 24 ліпеня было ахоплены падпіскай 662 чалавек, на суму ўсяго 55 тысяч рублёў.

Рабочыя падпісваюцца на 80-85 проц. свайго месячнага заработка. Цэхі уступаюць у соцспаборніцтва, на лепшее правядзеніе падпіскі.

Не адстае і Гомельскі сельмаш. На Гомельмашы падрыхтоўчай працы на рэалізацыі пазыкі пачалася з 1 ліпеня, на апошні час маеца больш 12 тысяч рублёў падпіскі на пазыкі.

На заводзе "Рухавік Рэволюцыі" ахоплены падпіскай больш 50 працоўных, агульная сума на апошні час складаецца ў 8500 рублёў, ва ўсіх цехах створаны ініцыятывныя групы для рэалізацыі пазыкі.

Рабочыя "Полесдруку" падпісаліся на 6000 рублёў, у той-же час як зарплата ўсях рабочых за два тыдні складася—5000 рублёў.

Менскія заводы і фабрыкі не адстаюць ад Гомельскіх.

75 проц. рабочых заводу "Чырвонае Зорка" ахоплены падпіскай на пазыкі. Сабрана падпіскі больш 3500 рублёў.

Рабочыя заводу «Беларусь» мелі на 23 ліпеня 4420 рублёў.

Рабочыя фабрыкі "Бімуніка" не адстаюць ад іншых заводоў і фабрык, падпісаліся на 75 проц., 100 проц. і больш процента месцынага заработка, перавысіў лёзунг "двуэтнікі" ўпераде па падпісцы ідуць ўдарныя брыгады і комуны.

Эта таварыская гутарка-суперадзімка падстакае на пазыкі, але некаторыя організацыі замест правіднай широкай растлумачальнай пісці здаюцца на самацёк—зрывачоўкі прамысловыя пазыкі.

Мы павінны дабіцца, каб усе рабочыя падстакаюцца на пазыкі.

Гэта таварыская гутарка-суперадзімка падстакае на пазыкі, але некаторыя організацыі замест правіднай широкай растлумачальнай пісці здаюцца на самацёк—зрывачоўкі прамысловыя пазыкі.

Мы павінны дабіцца, каб усе рабочыя падстакаюцца на пазыкі.

Гэта таварыская гутарка-суперадзімка падстакае на пазыкі, але некаторыя організацыі замест правіднай широкай растлумачальнай пісці здаюцца на самацёк—зрывачоўкі прамысловыя пазыкі.

Мы павінны дабіцца, каб усе рабочыя падстакаюцца на пазыкі.

Гэта таварыская гутарка-суперадзімка падстакае на пазыкі, але некаторыя організацыі замест правіднай широкай растлумачальнай пісці здаюцца на самацёк—зрывачоўкі прамысловыя пазыкі.

Мы павінны дабіцца, каб усе рабочыя падстакаюцца на пазыкі.

Гэта таварыская гутарка-суперадзімка падстакае на пазыкі, але некаторыя організацыі замест правіднай широкай растлумачальнай пісці здаюцца на самацё